

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
ВІЗАВАЯ АНКЕТА

REPUBLIKA BĚLORUSKO
ŽÁDOST O VYSTAVENÍ VÍZA

1. Прозвішча/ Příjmení BOUKAL	4. Пол/ Pohlaví <input checked="" type="checkbox"/> мужчынскі/ muž
2. Ім'я/ Jméno Petr	<input type="checkbox"/> жаночы/ žena
3. Іншыя імёны, прозвішчи, у тым ліку дзяячоae/ Jiná příjmení, jména, včetně jména za svobodna	

Фотаэдымаk/ Foto

5. Дата нараджэння/ Datum narození <table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>9</td><td>8</td><td>4</td></tr><tr><td>den</td><td>měsíc</td><td></td><td></td><td>rok</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	0	1	0	1	1	9	8	4	den	měsíc			rok				6. Месца нараджэння/ Místo narození краіна/ země ČR горад/ město Brno вобласць(раён)/ okres	Службовыя адзнакі/ Služební záznamy
0	1	0	1	1	9	8	4											
den	měsíc			rok														

Дата звароту:

7. Цяперашнє Грамадзянства(ы)/ Státní příslušnost ČR
--

Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якія былі ў Вас раней, і вызначце дату(ы) яго(их) змены / V případě změny občanství uvedte dřívější občanství a datum změny občanství

8. Тып пашпарту/ Druh pasu <input checked="" type="checkbox"/> звычайны/ cestovní <input type="checkbox"/> дыпламатычны/ diplomatický <input type="checkbox"/> службовы/ služební <input type="checkbox"/> іншы документ/ jiný doklad:	9. Нумар пашпарту/ Císlo pasu 34567890	12. Дата выдачи/ Datum vydání <table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>8</td></tr><tr><td>den</td><td>měsíc</td><td></td><td></td><td>rok</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	0	1	0	1	2	0	0	8	den	měsíc			rok			
0	1	0	1	2	0	0	8											
den	měsíc			rok														
	10. Кім выдадзены/ Vydan kým MÚ Brno	13. Тэрмін дзеяння/ Platnost do <table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>8</td></tr><tr><td>den</td><td>měsíc</td><td></td><td></td><td>rok</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	0	1	0	1	2	0	1	8	den	měsíc			rok			
0	1	0	1	2	0	1	8											
den	měsíc			rok														
	11. Дзе выдадзены/ Místo vydání Brno																	

Падставы:

- сапраўдны пашпарт
- візовая падтрымка
- фінансавыя сродкі
- страхоўка
- інтэрв'ю

Рашэнне по звароту:

- ад
- станоўчае
- адмоўнае

Тып візы:

- В
- С
- D

Кратнасць візы:

- 1
- 2
- шм

Мэта візу:

- транзіт
- дзялавыя стасункі
- удзел у спартыных/ культурных мерапрыемствах
- прэса
- гуманітарная
- ралігійныя стасункі
- з правам працы па найму
- турызм
- на вучобу
- прыватная
- наведванне месцаў пахавання
- на сталае жыхарства
- службовая
- дыпламатычная

Віза:

№

Сапраўдная:

- з
- на

14. Адрес сталага месца жыхарства/ Adresa trvalého pobytu краіна/ země ČR вобласць(раён)/ okres
город/ město (obec) Brno вуліца/ ulice Polská
нумар дома/ číslo domu 234/5 нумар квартэры/ číslo bytu
нумар тэлефона/ telefonní číslo 776654321 e-mail poukal@seznam.cz

15. Месца працы і службовы адрес/ Místo a adresa zaměstnání прадпрыемства/ podnik Bohemia s.r.o. пасада/ vykonávaná funkce manažer
краіна/ země ČR вобласць(раён)/ okres
город/ město (obec) Brno вуліца/ ulice Moskevsaká
нумар дома/ číslo domu 2356/2 нумар тэлефона/ telefonní číslo 256213645

16. Тып візы/ Druh víza <input checked="" type="checkbox"/> індывідуальная/ individuální <input type="checkbox"/> групавая/ skupinové	17. Катэгорыя візы/ Kategorie víza <input checked="" type="checkbox"/> транзітная/ tranzitní <input type="checkbox"/> кароткачасовая/ krátkodobé <input type="checkbox"/> доўгатэрміновая/ dlouhodobé	18. Колькасць уездаў/ Počet vstupů <input type="checkbox"/> аднаразовая/ jeden vstup <input type="checkbox"/> двухразовая/ dva vstupy <input checked="" type="checkbox"/> шматразовая/ multivstupní
---	--	--

19. Тэрмін дзеяння візы/ Doba platnosti víza з/од па/до на тэрмін знаходжання/ na dobu																																									
<table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>8</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>den</td><td>měsíc</td><td></td><td></td><td>rok</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	0	1	0	8	2	0	1	1	den	měsíc			rok				<table border="1"><tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>den</td><td>měsíc</td><td></td><td></td><td>rok</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	2	0	0	3	2	0	1	2	den	měsíc			rok				<table border="1"><tr><td></td><td></td><td>2</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			2				сутак/ dnů
0	1	0	8	2	0	1	1																																		
den	měsíc			rok																																					
2	0	0	3	2	0	1	2																																		
den	měsíc			rok																																					
		2																																							

20. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/ Název zvací organizace, jméno osoby, na jejíž pozvání se cesta koná
--

21. Адрес запрашаючай арганізацыі або асобы/ Adresa zvací organizace nebo osoby

вобласць/ okres горад/ město

вуліца/ ulice нумар дома/ číslo domu

нумар квартэры/ číslo bytu нумар тэлефона/ telefonní číslo

нумар факса/ faxové číslo e-mail

22. Адрес знаходжання ў Беларусі/ Předpokládaná adresa pobytu v Bělorusku

вобласць/ okres горад/ město

вуліца/ ulice нумар дома/ číslo domu

нумар квартэры/ číslo bytu гасцініца/ hotel

23. Падрабязнае тлумачэнне мэты візу/ Účel návštěvy (podrobné)
--

tranzit do Ruska a zpět

24. Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь/ Zda jste byl(a) někdy dříve v Bělorusku

так/ ano не/ ne

калі так, вызначце тэрмін, месцы і мэту апошняга візіту/ pokud ano, uved'te dobu, místo a účel předchozí návštěvy

з/ od **2007** па/ до **2009** дзе/ kde **BLR** мэта візіту/ cíl cesty **transit**

25. Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь на працягу бягучага году/ Předchozí návštěvy Běloruské republiky během tohoto roku

1) з/ од па/ до 4) з/ од па/ до

2) з/ од па/ до 5) з/ од па/ до

3) з/ од па/ до 6) з/ од па/ до

26. Ці было Вам калі-небудзь адмоўлена ў беларускай візе альбо віза была анулявана/ Zda Vám bylo někdy zrušeno vízum do Běloruska

так/ ano не/ ne

калі так, вызначце дату/ pokud ano, uved'te datum

27. Ці падпадаі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/

Zda bylo proti Vám někdy vedeno trestní stíhání za porušení běloruských zákonů

так/ ano не/ ne

калі так, вызначце калі/ pokud ano, uved'te kdy і дзе/ a kde

Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам/ Positívna odpověď na otázku neznamená automatické zamítnutí víza, ale v tomto případě je nutná vaše osobní přítomnost pro konzultace s konzulárním úředníkem

28. Ці былі Вы калі-небудзь дэпартаваны з якой-небудзь краіны/ Zda jste byl(a) někdy vyhoštěn(a) z nějaké země

так/ ano не/ ne

калі так, вызначце калі/ pokud ano, uved'te kdy і з якой краіны / a z jaké země

29. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/ **30.** Маршрут руху/ Trasa cesty

Dopravní prostředek pro vstup do Běloruska

vlak Praha - Brest - Moskva

31. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ **32.** Звесткі аб медыцынскай страхоўцы/ Udaje o zdravotním pojištění

Prostředky zajišťující pobyt v Bělorusku

наяўная сродкі/ hotovost банкаўская чэкі/ bankovní šeky
 крэдыйтныя карткі/ kreditní karty зваротны билет/ zpáteční jízdenka
 дарожныя чэкі/ cestovní šeky пражыванне/ ubytování

страхавая арганізацыя/ pojišťovna

страхавы поліс/ pojištění: нумар/ číslo

сапраўдны з/ platné od do/ until

33. Сямейнае становішча/ Rodinný stav

знаходжуся ў шлюбе/ zenatý (vdaná) не знаходжуся ў шлюбе/ svobodný(á) разведзены(а)/ rozvedený(á) удавец (удава)/ vdovec (vdova)

34. Прозвішча мужа(жонкі)/ Příjmení manžela(ky)

BOUKALOVÁ

35. Прозвішча мужа(жонкі) пры нараджэнні/ Příjmení manžela(ky) za

svobodna

TOMASOVÁ

36. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/ Křestní jméno, připadně jiná jména manžela(ky)

LENKA

37. Грамадзянства(ы) мужа(жонкі)/ Státní příslušnost manžela(ky)

ČR

38. Дата нараджэння мужа(жонкі)/

Datum narození manžela(ky)

0	1	0	1	1	9	8	2
den	měsíc	rok					

39. Месца нараджэння мужа (жонкі)/ místo narození manžela(ky)

краіна/ земě **ČR** горад/ město **Brno**

вобласць(раён)/ okres

40. Калі Вас суправаджаюць дзееці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцу/ Udaje o dětech cestujících společně a zapsaných v pasu

Прозвішча / Příjmení	Імя / Křestní jméno	Дата і месца нараджэння / Datum a místo narození
-		
-		
-		

41. Дэкларацыя/ Prohlášení

я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівой. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы./

prohlašuji, že údaje uvedené v tomto dotazníku jsou úplné a správné. Jsem si vědom(a) toho že uvedení chybřých údajů nebo nepředložení nezbytných dokumentů může vést k zamítnutí žádosti o vstupní vízum do Běloruska. Rovněž jsem poučen(a) o tom, že pokud budou nějaké údaje shledány nepravidlivými, může dojít v libovolném okamžiku ke zrušení víza. Zavazuji se, že ohlásím pobyt v Bělorusku příslušným orgánům a opustím území Běloruska nejpozději poslední den platnosti uděleného víza.

42. Асабісты подпіс/ Podpis

43. Дата падпісання/ Datum

2	9	0	7	2	0	1	1
den	měsíc	rok					